

проза

проза

Віктар Карамазаў



...Да чаго мы самі сабе чужыя. Адны — абруслі,
другія — зьеўрапейліся да гідоты. Забыліся,
што і ў беларуса ёсьць свой тэмперамент!..

Гарачая кроў Джото

Навэла

Мастаку Анатолю Бараноўскаму

Пасьвітвала ды пакрэктвала зімовая ночка. Марозылівы вечер шкуматаў маё лёгкае паліто, як люты сабака сваю ахвяру.

Я зъянрнуў пад арку дома ў двор, далей — налева, а там — дзвіверы пад'езду: старыя, без дамафону, але жыхары і тут зачыняліся наnoch ад бамжоў ды валацугаў, як некалі ў нашым мястэчку яўрэі, калі цымнела, зачынялі аканіцы сваіх дамоў ад верагодных і не-верагодных начных жахаў. Сакрэт тутэйшага саматужнага запору я ведаў і хутка ўзьбег на шосты паверх. Якраз і галасы за дзвіярыма пачуў. Ухапіўся за драцінку, зашморгай, — дзвіверы адчыніліся і выштурхнулі мне ў абдымкі вясёлага чалавека.

Я пераступіў парог.

— Сябры!.. Хто да нас завітаў!..

Пасярод майстэрні, з усіх бакоў асьветленай не аднымі ліхтарамі, але і срэбна-перламутравымі пейзажамі, стаяў доўгі стол, дакладней — тры сталы, ссунутыя разам, на сталах — пляшкі, пустыя і не зусім, кубкі, чаркі, талеркі з закусью, але, што мяне зьдзівіла, з абвешчаных сяброў усяго адзін сядзеў ад kraю стала з заплеценай, нібы ў дзяўчыны, касою за плячыма, абыякава паглядаў у мой бок. Яго я пазнаў. Гэта быў вядомы, з новых авангардыстаў, мастак, дацэнт акадэміі мастацтваў, у якой прафесарам выкладаў мой сябра.

— Як бачыш, нашых тут было шмат, і сеча была крутая, — зауважыў сябра, загадкава пасыміхаючыся.

Я глядзеў на яго, як ня маючы згоды, бо выглядаў сябра зусім цвяроза, хоць я і ведаў, што ён, завадны ды выбуховы, заўсёды цвярэзы, як быў гэтакім і тады, калі мы ўдвох за двое сутак прыемнага застолья пералілі з заводскай шклянай тары ў свае бурдзюкі ажно тузін, калі ня д'яблаў, паўлітраў моцнай.

Загучала ціхая музыка. У лагодным настроі я разглядаў па сценах но-выя пейзажы, напісаныя апошній восенњу, і музыку чуў у кожным з іх.

Сябра павярнуўся разам з крэслам да зацемненага стэлажамі кута, паклікаў:

— Рафаэль?.. Ёзді да нас.

— Ня трэба, — запярэчыў дацэнт. — Хай прасыпіца.

Я ўгледзеўся ў той кут і на знаёмай майм касыцям канапе зауважыў чалавека, выпрастанага на съпіне. Ён трymаў на грудзях магнітафон-чык, з якога ледзь чутна гучаў Моцарт.

Бяз лішніх словаў мы выпілі за Моцарта.

— Але-але!.. — Сябра змоўчаў, нібы слухаочы цудоўную музыку, затым страсянуў сівой шавялюраю, жывымі вачымі прабегся па нашых тварах. — Пісаць постаць трэба так, каб яна, напісаная, съпявала і плакала. А гэта ва ўладзе ня толькі пластыкі ды каларыту. Тут вала-дарыць тэмперамент мастака! Хто сказаў? Джорджо Вазары?

Сябра любіў Італію і яе жывапіс, а я любіў слухаць, як ён, ніколі там ня быўшы, узброены толькі словам, вобразам ды сваім бясконцым захапленнем, выпраўляўся ў падарожжы па яе выдатных мясцінах, блукаў па Венеціі ды Фларэнцыі, Рыме ды Неапалі, заглядаючы то ў царкву Санта Марыя да росьпісай Брамантэ, то да Джавані Беліні ў Палацо дэла Канчэлерыя, то ў Палацо Уфіцы, каб падзівіца на Бацічэлі, то да Караваджо ў Золу дэ Брамантэ Рома, дзе яшчэ летасць Італія вітала і яго — нашыя — беларускія пейзажы. Цяпер ён з вялікім Чымабуэ праз горы клаў пуцяўну ў Фларэнцыю, пачатую, як мне падалося, да майго прыходу ў майстэрню:

— Чымабуэ падышоў да хлопчыка, што пасывіў авечак, і папрасіў вады. Той падаў біклагу. Прысеў маэстра і п’е. А хлопчык — плясь яму ў лоб далоньню і кажа: сіньёр, я забіў вашага ворага. Паказвае на далоні дзікую пчалу. Чымабуэ з яго падзівіўся і ўзяў да сябе вучнем. А гэта быў

— Джото! Дзьвесыце гадоў Афіны руйнавалі мастацтва Італіі, вынішчылі ўсіх мастакоў, але Бог даў ёй Чымабуэ, які адрадзіў італійскі жывапіс па ўзорах Візантыі, бо сваіх узороў не засталося. Прызнаўшы геній Чымабуэ, Джото адрынуў яго візантыйшчыну і пачаў пісаць жывую прыроду. Чымабуэ быў незадаволены вучнем. Аднойчы ён падышоў да партрэта, над якім працаваў, і бачыць на носе сіньёра жывую муху. Махнуў рукою, а муха сядзіць. Схапіў анучу — не сагнаў. Выбег з майстэрні: «Джото, згані з носа сіньёра муху!» Джото ўзяў пэндзаль і — мухі як не было. Кажа: «Калі вы, маэстро, не дазволіце мне пісаць жывую прыроду, то вам на нос сядзе таракан». Назаўтра падышоў Чымабуэ да партрэта і жахнуўся: на носе сіньёра сядзіць жывы таракан. Чымабуэ да Джото: «Згані таракана!» Вучань зняў пэндзлем таракана — і кажа: «Калі вы не дазволіце пісаць тое, што я хачу, вам на нос сядзе кракадзіл». Захварэў Чымабуэ і злыёг. Паклікаў Джото да сябе: «Скажы, чым ты за мяне лепшы?» Вучань кажа: «Тым, што ў мяне мухі і тараканы жывыя, а ў вас, маэстра, яны дохлыя». І тады абвясціў Чымабуэ, што Джото ў жывапісе вышэй за яго, і блаславіў пісаць жывую прыроду.

Сябра замоўк, як закончыў сваё казаньне, наліў у чаркі:

— Даў вып’ем за Чымабуэ, які зразумеў Джото!..

Калі мы з дацэнтам набілі раты закусысью, сябра павёў далей:

— Прышоў Джото да караля Фларэнцыі — той кажа: «Чуў я, што ты вышэй за Чымабуэ. Напіши маё каралеўства, каб гэтак і я сказаў». І напісаў Джото асла. Адзін цюк у яго на сьпіне, а другі пад нагамі, і асёл ніяк ня можа ўскінуць сабе на сьпіну цюк з-пад ног. Кароль пытаемца: «Што ты мне тут напісаў?» Джото кажа: «Гэта вашае каралеўства. Цюк на асьле — вашая карона, цюк пад аслом — ваш скіпетр, асёл — гэта вы, кароль. Карона ў вас на галаве, але ўлада валяеца пад нагамі». Кароль зьдзівіўся мудрасыці Джото — кажа: «Служы мне — зраблю цябе першым чалавекам у каралеўстве». Зарагатаў Джото: «Даў я і ёсьць першы, бо жыву пад варотамі, якія вядуць у каралеўства, і ўсе, хто ідзе ды едзе, мне першаму кланяюцца».

І сябра зноў наліў у чаркі:

— Даў вып’ем за Джото!

А як выпілі, ён прадоўжыў:

— Шмат было вучняў у Джото, але не было самага блізкага. Пачуў ён пра Стэфано, жывапісца, ад якога сіньёры Фларэнцыі хавалі сваіх сіньярын. Паклікаў і кажа: «Чуў я, што ў цябе гарачая кроў. Будзь майм вучнем». А Стэфано адказвае: «Мая кроў ад вашай крыві. Я кожны дзень хаджу ў царкву Санта Крочэ і вучуся пісаць па вашых росыпісах. З Санта Крочэ іду ў Палацо Уфіцы і там доўга не могу адысьці ад вашай «Мадонны на троне». «Даў пакажы, чаму ты ў мяне навучыўся?» Стэфано паказаў сваіх мадоннаў. Шмат вопратак было на мадоннах, але яны не маглі схаваць жывое цела. Спытаў Джото: «Навошта столькі вопратак?» Апусыціў Стэфано галаву перад Джото: «Ад мяне гэтага патрабуюць сіньёры, каб я хаваў жывое цела мадоннаў, як яны хаваюць ад мяне сваіх сіньярын. Але гэтamu вы мяне не вучылі, маэстра. Як ні апрану, а цела — жывое». — «О, грэшнік! — усклікнуў Джото.

— Ты хаваеш ад людзей тое, што ім на радасьць даў сам Бог, і яшчэ тое, што сам Бог даў табе, каб ты радаваў сваім мастацтвам людзей, і чаго, на жаль, ня гэтакай шчодрай рукою даў мне. Дык не хавай мадоннаў у вопраткі, як сіньярын хаваюць ад цябе сіньёры, і ты будзеш першым жывапісцам».

Мы выпілі за Стэфано да Верону.

За дзьвярыма грукнула. На парозе стаяў малады чалавек з доўгімі распяцінамі валасамі. Ён зачыніў за сабою дзверы і нячутна, як у царкве, падышоў да стала:

— Я з вамі згодны, прафесар. Але пагадзіцесь і вы са мною. Ёсьць несправядлівасць у тым, што за Джото і Стэфано вы п'яце канъячкі пад асятрынку з лімончыкам, а ваш студэнт, у жылах якога кроў не халаднейшая за кроў Джото, гібее на лютым ветры, як сабака.

Мы ўсе падхапіліся з-за стала. Дацэнт грозна разявіў рот, але мой сябра спакойна паклаў яму на плячо руку і ўсміхнуўся спачатку студэнту, потым дацэнту і мне.

— Сядайце да нас за стол, — сказаў ён, — і прызнайцесь, калі не сакрэт, як вы тут апынуліся?

— А вы, прафесар, ня ведаецце, што я Пятрарка, і што ў вашым пад'езьдзе на першым паверсе живе мая Лаура? — спытаў студэнт, зьдзіўлены. — Яе бабуля сёньня атрымала пеньсію, і Лаура з гэтай нагоды абязцала пачаставаць мяне ў шынку. Але я спазніўся, і яна частую недзе нейкага чувака. Мне нічога не засталося, як стаяць у яе пад акном і чакаць. Я замёрз. И я нічога ня еў.

Апошнія словаў ён ледзь вымавіў, быццам казаў з апошніх сілаў, і зваліўся на край крэсла. Сябра лёгка, нібы малога, прыўзыняў яго падпашкі і пасадзіў на сваім крэсьле ямчэй, затым паставіў перад ім чыстую талерку і ў яе клаў закусь, якой на стале яшчэ хапала. Зьверху паклаў асятрынку з лімончыкам.

Студэнт узяў на стале пусты фужэр і паставіў перад сабою:

— Пакарайце мяне штрафняком.

Сябра наліў паўфужэра, але студэнт, не зьміргнуўшы, па-ранейшаму трymаў вока на фужэры, чакаў, пакуль ён ня будзе наліты з краямі, як і належыць быць «штрафной». Дамогшыся свайго, ён сьветануў па застолылі прыгожай белазубай усмешкаю, выпіў да дна і доўгім по зіркам утаропіўся ў палатно, на якім ляжала аголеная маладая жанчына ў тоне пералівіста-перламутравага каралу, што далікатна, у аздобе блакітнае засені, рэфлексаваў на лона белай сьвежай пасьцелі.

— А вы закусвайце, — клапатліва казаў сябра. — Студэнту таксама ня грэх выпіць, калі ў меру, з нагоды і пад добрую закусь. А там, куды вы глядзіце, ня вашая Лаура. Ешце.

Студэнт вырваў з рыбы плаўнік, абсмактаў, прычмокваючы, і задумяўся, апусціўшы вочы, нібыта скіраваў позірк у самога сябе, дзе варушыліся аднаму яму вядомыя жаданыні. Знаў, ужо сам, каб не абцяжарваць клопатам прафесара, наліў у фужэр гарэлкі, патрымаў перад вачыма і вельмі будзённа прамовіў:

— Можна і за Італію, калі ніхто ня супраць.

Сябра ўсьміхнуўся і зауважыў, як зауважыў і я, што вочы студэнта пачыналі блукаць ды хавацца ў цёплым вільготным туманчыку. Ён выйшаў у суседні пакой і прынёс кубак з прыемным пахам гарачае кавы.

Паставіў кубак перад студэнтам.

— Супакойцеся. Паешце ды запіце каваю. Лауры не патрэбны чувак, калі ў яе ёсьць мастак.

Дацэнт курыў цыгарку, пускаючы тытунёвы дым пад стол, але з-пад стала смурод падымаўся ўгару, плыў па пакоі, непрыемна казытаў у носе мне і, напэўна ж, студэнту, які, відавочна, як і я, ня быў курцом. Схіліўшыся над кубкам кавы, ён дзюбкаю носа ўсмоктваў у сябе прыемны яму пах. І раптам здрыгнуўся, ускінуў галаву і моцна грукнуў абодвумя кулакамі ў стол. Кубак з каваю кульнуўся на калені. Ён ускочыў і закрычаў:

— У белых тапачках бачыў я вашага бабніка Стакхана, і ўсіх вас, тлустых швайнаў, і гэтую блядоту!..

Ён схапіў са стала талерку з закусью і пляснуў ёю ў съянину, на якой ляжала ў залатой раме аголеная жанчына. Снарад праляцеў міма яе, ад съянин пырснула белымі ды каляровымі аскепкамі ды шматкамі, але съследам за першым ляцеў другі гэтакі снарад, і ўжо ён трапіў у самае Адамава яблычка, заляпаўшы прывабнае месца бураковай чырваніню. Я войкнуў, як ад болю, але мой кароткі ўсхліп ахляк ў грымотах голасу:

— Шчанюк!..

Сябра ўскінуўся над столом, ды раней за яго на студэнта цяжкім ценем матлянуўся дацэнт. Студэнт сігануў да дзъярэй, але дацэнт паспейў схапіць яго адзаду за каўнер, і яны абодва пакаціліся на падлогу. Дацэнт сядзеў верхам на сплазваным студэнце і, ухапіўшы яго за воратку на грудзях, абедзьвюма рукамі падымаў і апускаў, як заганяў у падлогу. А сябра крычаў:

— Забівай шчанюка!..

Хлопец, як мне падалося, ляжаў непрытомны. Цяжка дыхаў, зьвесціўшы руکі, дацэнт. Але раптам студэнт зваліў з сябе дацэнта і ўскочыў на ногі. Да яго падляцеў мой сябра. Нібыта адным ветрам, не зачапіўшы хлопца нават пальцам, ён зваліў яго пад сябе і ўскінуў над калматаю галавою кулак. Цяпер я быў упэўнены, што студэнт мёртвы, бо за ту ю хвіліну памяць высьвеціла ўспамін сябра пра роднага дзеда, які то адной рукою падымаў рог драўлянага дома, каб схаваць пад яго шапкі задзірыстых вясковых парубкаў, то рабром далоні рассыякаў жалезны прут, то са зла вырваў у наравістага быка хвост, то ў съне, калі камар не даваў спаць, кулаком прыбіў яго і заадно перабіў сабе нос, а яшчэ — як, паміраючы, дзед маліў Бога і прасіў унука не падымаць руکі на жывую істоту, тым больш — на чалавека, каб памятаў, што за сіла ў ім ад дзеда. «О, Божа! — шаптаў я. — Зылітуйся і ўратуй абодвух». І сам сабе шаптаў: «Позна...»

Я расплюшчыў вочы.

Сябра стаяў пасярод пакою на каленях і, скрыгочучы зубамі, ціха стогнучы, прыціскаў да грудзей абедзьве рукі, а дацэнт цягнуў студэнта, ухапіўшы за ногі, да дзъвярэй. Ужо на парозе раптам садануў дацэнту ў пахвіньне — той выпусьціў ногі і скурчыўся. Хлопец ускочыў і, зваліўшы дацэнта, затупацеў па лесьвіцы ўніз.

Я падбег да сябра. Яго рукі былі ў крыві. Мы зайшлі на кухню і пусьцілі з крана ваду. У шафіку на съянне я знайшоў ампулу з ёдам, выліў увесі ёд на разьбітыя пальцы, потым разарваў ручнік і як тужэй, каб спыніць кроў, перавязаў руку.

Вярнуліся ў майстэрню. Пад нагамі ляжалі дзъве выбітвыя з падлогі паркетіны, ў чырвоных плямах.

Сябра перахрысьціўся.

— Дзеда Васіля пачуў, як руку на хлопца ўскінуў. Яго быў голас: спыніся!.. А як спыніцца, калі кувалда ўзынятая? Адно было выйсьце — біць міма. Вось... кулаком у падлогу.

Чулася ціхая музика — ня Моцарт. Магнітафончык ляжаў на падлозе пад канапаю, на канапе ляжаў Рафаэль — на баку, сыпіною да нас і тварам да съянны.

Мы накінулі на плечы вонратку, лесьвіца спусьціліся ўніз, выйшлі з пад'езду. Дацэнта нідзе не было.

На першым паверсе ў адным акне гарэла съятло, кідала жоўтую пляму на сънег за акном, і ў той пляме стаяў Пятрарка. Даставы са штаноў свой пэндзаль, ён задумліва, як вялікі філосаф, выпісваў на чыстым белым сънезе імя каханай — Лаура.

За ім у зацемку стаяла яна. Ён яе ня бачыў. Яна глядзела, што ён такое робіць і, магчыма, ня ўсё разумела.

Каб ня выдаць сябе нечаканым рогатам, я заткнуў рот каўняром паліто.

Мы выйшлі на вуліцу.

— А ты кажаш: тэмперамент Джото, тэмперамент Стэфано! — Мне было цяжка супакоіць свой дурны рогат. — А можа, у Пятраркі ў жылах сапраўды кроў Джото?..

Сябру было не да съмеху. Ён сплёўваў і вінавата абураўся:

— Да чаго мы самі сабе чужыя. Адны — абруселі, другія — зьеўрапейліся да гідоты. Забыліся, што і ў беларуса ёсьць свой тэмперамент!..

Пасьвітала ды пакрэктуала зімовая ночка. Мы ішлі далей, ня ведаючы, куды ідзем.

“Дзеяслоўцы” ічыра віниуюць шаноўнага Віктара Філімонавіча з 70-годдзем і зычаць яму плёну яшчэ на доўгія гады, здароўя і новых яркіх твораў...

